

Міністэрства спорту і турызму Рэспублікі Беларусь  
Грамадская спартыўная арганізацыя  
«Беларуская федэрацыя арыентавання»



ЗАЦВЯРДЖАЮ

Старшыня Грамадскай  
спартыўнай арганізацыі  
«Беларуская федэрацыя  
арыентавання»

А.І. Лабчэўскі

5.07.2021г.

## Адкрыты Чэмпіянат Беларусі па рагейну

7-8 жніўня 2021

Вёска Уланаўшчына Маладзечанскага раёна

## Запрашэнне (Бюлець 2)

### Арганізатары

Міністэрства спорту і турызму Рэспублікі Беларусь

Грамадская спартыўная арганізацыя «Беларуская федэрацыя арыентавання»

Томашава Хельга – дырэктар

Томашаў Аляксей – галоўны суддзя

Драждзянюк Данііл – галоўны сакратар

Марчук Валерый - кантралёр федэрацыі

### Цэнтр спаборніцтваў

Мінская вобласць, Маладзечанскі раён, вёска Уланаўшчына.

Каардынаты цэнтра спаборніцтваў

54°12'53" 27°00'11"

### Праграма спаборніцтваў

#### Субота, 7 жніўня

07:00 Адкрыццё цэнтра спаборніцтваў, пачатак рэгістрацыі

10:00 Выдача мап удзельнікам класа Рагейн-24

12:45 Брыфінг для класа Рагейн-24

13:00 Старт Рагейн-24

21:00 Заход сонца

21:01 Заход месяца

22:00 Выдача мап удзельнікам класаў Рагейн-12, Роварны Рагейн-12

#### Нядзеля, 8 жніўня

00:45 Брыфінг для класаў Рагейн-12, Роварны Рагейн-12

01:00 Старт Рагейн-12, Роварны Рагейн-12

04:42 Узыход месяца

05:37 Узыход сонца

05:00 Выдача мап удзельнікам класаў Рагейн-6, Роварны Рагейн-6

06:45 Брыфінг для класаў Рагейн-6, Роварны Рагейн-6

07:00 Старт Рагейн-6, Роварны Рагейн-6  
09:50 Брыфінг для класа Рэтра-арыентаванне ў заданым накірунку  
10:00 Старт Рэтра-арыентавання ў заданым накірунку, старт Рагейн-Орен  
13:00 Фініш для ўсіх класаў  
13:30 Закрыццё фінішу і агучванне вынікаў  
14:30 Публікацыя канчатковых вынікаў  
15:00 Урачыстае ўзнагароджанне  
21:00 Закрыццё цэнтра спаборніцтваў

## Мапа

Цэнтральная частка мапы створана на падставе картаграфічных працаў Валерыя Зайцава, Аляксандра Кудрашова ды іншых. Палявыя работы 2019 года.  
Для ўсіх класаў рагейна маштаб 1:50 000 Н=10м фармат А3+.  
Для дыстанцыі у заданым накірунку і Рагейн-Орен маштаб 1:15 000 Н=5м фармат А4.  
Легенды для рагейну тэкставыя. Для рэтра-арыентавання ў сыбалах. Мапы ламінаваныя  
Пры вялікай колькасці заяўленых удзельнікаў арганізатары пакідаюць за сабой магчымасць змяніць фармат друка з А3 на А2 і адпаведна павялічыць маштаб мапаў.

## Мясцовасць і жывёльны свет

Мясцовасць даволі ўзгорыстая (Аляхновіцкае ўзвышша) на лясных абшарах, знаходзіцца ад 181 да 313 метраў вышэй за ўзровень мора. Рэльеф на поўначы стромкім уступам падыходзіць да забалочанай Нарачанска-Вялейскай нізіны. На паўднёвым захадзе абмежавана далінай Заходняй Бярэзіны, на паўночным усходзе — далінай Вушы. Лес пераважна змешаны. Сустракаюцца гушчары, лесасекі. Зарослыя і цяжка пераадольныя мясціны. Гідраграфія не развітая, але разнастайная: рака Заходняя Бярэзіна, крыніцы, ручаі, вадапоі для жывёлаў, стаўкі, балотцы. Дзікі трапляюцца часта, у лесе вялася гадоўля алянёў.

## Удзельнікі

Удзел бяруць спартсмены ў складзе зборных каманд абласцей, клубаў, а таксама спартсмены, якія удзельнічаюць асабіста. Склад рагейн-каманды 2-3 спартсмена. Колькасць каманд ад вобласці, клуба не абмежавана.

## Класы ўдзельнікаў:

Рагейн-24, бегам  
Рагейн-12, бегам  
Рагейн-6, бегам  
Рагейн-6, роварны  
Рагейн-12, роварны  
Рэтра-арыентаванне ў заданым накірунку (дыстанцыя мінулых часоў па сучаснай мапе, даўжыня прыблізна 14 км)  
Рагейн-Орен

## Группы:

X	Мінімум адзін мужчына і адна жанчына
M	Мужчыны
W	Жанчыны
O	Агульны залік, без абмежаванняў па ўзросце, улічваюцца вынікі ўсіх спартоўцаў каманды па класу.
J	Юніёры, усе ўдзельнікі каманды маладзей за 20 год
V	Ветэраны, усім удзельнікам каманды 40 гадоў і болей
SV	Супер-ветэраны, усім удзельнікам каманды 55 гадоў і болей
UV	Ультра-ветэраны, усім удзельнікам каманды 65 гадоў і болей
*	Дзіцячая, адзін з удзельнікаў каманды маладзей за 14 год, якога суправаджае адзін з бацькоў

Склад каманды 2-5 чалавек

Чэмпіёны Беларусі па Рагейну вызначаюцца толькі ў класе Рагейн-24, бегам: групы MO, WO, XO.

Калі ў камандзе ёсць удзельнік маладзей за 16 год, то ў камандзе павінен прысутнічаць удзельнік, старэйшы за 18 год, які будзе несці адказнасць за здароўе падлетка.

Клас Рэтра-арыентаванне ў заданым накірунку – удзел асабісты (арыентаванне па старой дыстанцыі, спланаванай у 90-х гадах).

## Адзнака

SportIdent

Арганізатары прадастаўляюць чыпы ўсім удзельнікам каманды. Пры жаданні выкарыстоўваць свой чып (не рэкамендуецца выкарыстоўваць чыпы 8 серыі) – паведаміце пра гэта ў форме заяўкі ў графе SportIdent.

Кантрольныя пункты абсталяваныя прызмай са святлоадбівальнымі элементамі, базай кантрольнай адзнакі з нумарам кантрольнага пункта.

Пры адсутнасці на кантрольным пункце базы (па прычыне крадзяжу або іншых прычынах) - дапускаецца фотаадзнака (фота ўсёй каманды ў месцы, дзе прадбачылася КП), з наступным прадастаўленнем справаздачы суддзям на фінішы.

Для праходжання дыстанцыі на кожнага члена каманды чыпы мацуюцца бранзалетамі. У выпадку страты чыпа, прадастаўленага арганізатарамі, удзельнік абавязаны аплаціць яго кошт.

## Заяўка

Google-форма, запаўняе адзін з удзельнікаў каманды

[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelyTTT2\\_QWZd38NAxYq2SS-iDGIUkrN5qEP47-61I1oDYV\\_A/viewform?usp=sf\\_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelyTTT2_QWZd38NAxYq2SS-iDGIUkrN5qEP47-61I1oDYV_A/viewform?usp=sf_link).

Пазначыць: Інфармацыя аб капітане: Імя, Прозвішча, год нараджэння, пол, назва каманды, клас, узроставая група, інфармацыя пра іншых удзельнікаў каманды, зніжка, тэлефон ці іншы сродак сувязі

## Аплата

Велічыня стартавага ўзнёска пазначана ў разліку на аднаго ўдзельніка ў беларускіх рублях:

	Рагейн 24, 12, роварны рагейн 12 гадзін	Рагейн 6, вела-6 гадзін, рэтра-арыентаванне
да 10 ліпеня	15	10
да 22 ліпеня	20	15
да 1 жніўня	30	25
да 8 жніўня	45	40

## Зніжка

Студэнтам 33%, пенсіянерам і дзецям - 50%

Дзецям да 6 год удзел бясплатны

Валанцёрам - 66%

Суддзям - 100%

## Рэквізіты аплаты

### Безнаяўна

Грамадская спартыўная арганізацыя "Беларуская федэрацыя арыентавання».

Адрас: 220034, г. Мінск, вул. Чапаева, д. 3, памяшканне 36, блок 60. УНП 100172873.

Банк: Аددзяленне №1 ЗАТ "БСБ Банк", г. Мінск, БІК (код банка): UNBS BY2X. Адрас банка: г. Мінск, пл. Свабоды, 4.

Разліковы рахунак: BY21 UNBS 3015 1204 1310 4000 1933 (для правядзення спаборніцтваў).

Квітанцыю аб аплаце дасылайце ў дзень аплаты на паштовую скрыню

[rogain.minsk@gmail.com](mailto:rogain.minsk@gmail.com).

### Наяўнымі

Па ведамасьці ў цэнтры спаборніцтваў.

## Рэгістрацыя

Пры рэгістрацыі ўдзельнікаў у цэнтры спаборніцтваў, удзельнікі абавязаны:

- даць квітанцыю аб аплаце (калі аплата праз банк, і раней квітанцыя не была адпраўлена на пошту [rogain.minsk@gmail.com](mailto:rogain.minsk@gmail.com));

- даць распіску аб адказнасці за сваё здароўе, запоўненую загадзя або на месцы рэгістрацыі;

- прайсці праверку абавязковага рыштунка.

Пры правядзенні аплаты праз банк і адсутнасці квітанцыі аб аплаце, просьба паведаміць аб сітуацыі, якая склалася, загадзя.

## Правілы, падлік вынікаў

Чэмпіянат Беларусі па Рагейну праводзіцца ў адпаведнасці з правіламі ГСА «Беларуская федэрацыя арыентавання» <http://orient.by/download/4618> і Міжнароднай федэрацыі рагейна <https://www.rogaining.com/attachments/article/300/IRF%20Rules%20of%20Rogaining%202015.pdf>.

Час фінішу для ўдзельнікаў усіх класаў агульны - 13:00, 08.08.2021

Штрафныя балы за пратэрміноўку кантрольнага часу налічваюцца ў памеры 1 бал за кожную распечатую хвіліну пасля заканчэння кантрольнага часу. Камандам, што перавысілі кантрольны час 30 хвілін, месцы не прызначаюцца.

## Пратэсты

На працягу сарака пяці хвілін пасля заяўленага часу фінішу каманда можа далажыць арганізатарам: пра любую каманду, якая, як лічыцца, парушыла правілы, ці можа падаць пісьмовы пратэст аб любых дзеяннях арганізатараў, якія, на думку ўдзельнікаў, зрабілі спаборніцтвы несправядлівымі.

## Узнагароджванне

Чэмпіёнамі Рэспублікі Беларусь па рагейну прызнаюцца ўдзельнікі каманд класа Рагейн-24 гадзіны бегам у групах MO, WO, XO, якія занялі першае месца сярод сваіх групаў.

Узнагароджваюцца ўсе ўдзельнікі каманд ўсіх класаў, якія занялі прызавыя месцы.

## Абавязковы рыштунак

Тэлефон

Шалом для раварыстаў

Святловяртальныя элементы

Медыцынская аптэчка (бінт, антысэптык, пластыр, абезбольваючы сродак, нашатырны спірт, нітрагліцэрын)

## Рэкамендацыі па рыштунку

Мабільны тэлефон з мэсэнджэрам Тэлеграм. Роварны замок. Ліхтарык. Наяўныя грошы. Фотакамера.

## Фінансаванне

Выдаткі, звязаныя з правядзеннем спаборніцтваў, нясуць арганізатары.

Выдаткі па ўдзелу каманд (праезд, пражыванне, харчаванне на дыстанцыі, аплата стартвага ўзносу, набыццё неабходнага рыштунку - аптэчка, кампас, ліхтар) за кошт камандзіруючых арганізацый або асабістых сродкаў удзельнікаў.

## Бяспека

Перасоўванне па аўтамабільных дарогах ажыццяўляецца ў адпаведнасці з правіламі дарожнага руху. Па трасе Мінск-Маладзечна перасоўвацца забаронена.

У выпадку канфліктных або неадкладных сітуацый паведамляйце аб здарэннях праз тэлеграм канал <https://t.me/rogainingBY> і звязвайцеся з суддзямі па тэлефоне.

Медыцынская аптэчка знаходзіцца ў цэнтры спаборніцтваў. У цэнтры спаборніцтваў прысутнічае лекар ці суддзя, здольны аказаць першую медыцынскую дапамогу.

**УДЗЕЛЬНІКІ БЯРУЦЬ УДЗЕЛ У СПАБОРНІЦТВАХ ПАД АСАБІСТУЮ АДКАЗНАСЦЬ!**

## Цэнтр саборніцтваў

Размяшчэнне ўдзельнікаў у наметах. Трэба браць свае наметы, спальнікі, дыванкі, Каму неабходна дадатковая дапамога з размяшчэннем, варта загадзя папярэдзіць.

## Харчаванне

Вада: калонка ля цэнтра саборніцтваў; а таксама на мапе будуць пазначаны месцы, дзе можна набраць пітную ваду. Харчаванне будзе наладжана ў базавым лагерах. Каманда Rogaining.by выступае за ахову навакольнага асяроддзя. Просьба удзельнікам завітваць у цэнтр саборніцтваў са сваім посудам і не карыстацца аднаразовымі пластыкавымі сталовымі прыборамі.

## Транспарт

з Мінска

- Электрычкі Мінск-Маладзечна (да станцыі Краснае, Ласі або Маладзечна)
- Аўтобус Маладзечна АВ-Свечкі (праз Уланаўшчыну),
- адпраўленне з Маладзечна 06:25 15:00 сб, нд,
- ад прыпынку Краснае (чыг. станцыя Краснае ) 07:08, 15:41 сб, нядз.
- Прыбыццё ў в. Уланаўшчыну 07:43, 16:15 сб, нд.

Варыянт: На электрычцы да станцыі Краснае, затым на аўтобусе да Уланаўшчыны.

з Уланаўшчыны

- Аўтобус Свечкі-Маладзечна АВ (праз Уланаўшчыну, Краснае), адпраўленне са Свечак 07:55, 16:30 сб, нядз.

## Інфармацыйныя рэсурсы

<https://t.me/rogainingBY>

<http://www.obelarus.net/>

<http://orient.by/>

## Кантакты

Аляксей Томашаў

+375336280948

[rogain.minsk@gmail.com](mailto:rogain.minsk@gmail.com)